

Ба 14.4.50

13499


Инв. 1953 г. ба 14459 №

Новікаў - Прыбой

Морскі  
992  
п а ж а р

Дз в б

1935



Ба 14459

19897

А. НОВІКАЎ-ПРЫБОЙ

# МОРСКІ ПАЖАР

Пераклад з рускае мовы  
ДАРОЖНАГА

Біл. 1953 № 14459


Бел. аддзел  
1934 г.

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
ЮНДЗЕТСЭКТАР  
МЕНСК—1932

Рэдактар П. СТАРАВОЙТАЎ  
Літпраўка ДАРОЖНЫ  
Тэхрэдактар І. ЖЫГАР  
Корэктар А. САМАХВАЛАВА  
Вокладка В. ЦІХАНОВІЧА  
Здана ў друкарню 4-III—32 г.  
Падпісана да друку 7-IV—32 г.

25.04.2009

Галоўлітбел № 2596  
Зак. № 884—5000 экз.  
«Палесдрук», Гомель.



„Кастрычнік“ зьвяртаўся на сваю раздзіму, якая шырока разгарнулася за двумя морамі. Удзень давялося прабіваща праз муць разьюшанага надвор'я. Налятаючы, ірваў шызакрылы шквал, білі грабяністыя хвалі, узынімаючыся вышэй за барты. На палубу ўлівалася нязвычайная колькасць вады, і ўвесы жалезны корпус уздрыгваў, калі над судном, нібы горныя рэчкі, праносіліся бураны. А пад вечар у паветры зрабілася ціха. Неба загусьцела хмарамі, якія распаўзаліся, як цеста. Надышла нач,

накрыла мора непраглядным змрокам, нібы вялічэзныай зьвярынай скурай. Па-раход адмяраў морскія мілі, плаўна хіс-таючыся ад мёртвага зыбу. Было ціха, і толькі за бартамі, быццам брэдзячы, цяжка варушыліся прорвы, пасылаючы глухі грукат. Вахценая на мосьціку, напруджваючы змрок, углядаліся ўперад. Цемра, якая заўсёды хавала ў сабе нешта раптоўнае, прымушала іх настара-жыцца. Насустроч самотна замільгаў топавы ліхтар<sup>1)</sup> невядомага карабля, а потым усплыў чырвоны агонь. Гэта аз-начала, што судны разъміналіся левымі бартамі. Хутка агні зьніклі за кармою.

У рулявой рубцы, каля штурвалу<sup>2)</sup>, стаяў матрос Максім Бародкін. Навокал было цёмна. Толькі ля компасу, накрытага кардонным каўпаком з невялікаю шчылінай для нагляданьня, гарэла элек-трычная лямпачка. Рулявы напруджана

<sup>1)</sup> Топавы ліхтар—ліхтар з белым агнём, які ўзынімаецца на мачце у час ходу карабля.

<sup>2)</sup> Штурвал—рулявае кола

сагнуўся, уткнуў вочы ў медны кацялак, у невялічкую карту, падзеленую на румбы і градусы. Ён стараўся думаць пра службовыя абавязкі, а мозаг нараджаў цяжкія і безнадзейныя думкі. У яго здарылася вялікае няшчасціце. Раніцою сёньня, калі стаялі ў ангельскім порце, ён атрымаў ліст ад жонкі. Піша яна, што кватэру яго абакралі. Здарылася гэта ўвечары, у той час, калі яна са сваімі дзецьмі была ў сваяка. Бародкін, успамінаючы ліст, злаваў на жонку за яе недагляднасць. Хіба яна ня ведае, з якой цяжкасцю дастаецца яму кожная капейка? І раптам загінула адразу ўсё добро. Калі цяпер ён набудзе ўсё гэта? І чым больш ён думаў пра сям'ю, тым больш нэрваваўся. У яго трашчала галава, у скронях стукала. Перад вачыма, якія наліліся крывёю, стракацела, значкі і лічбы на компасе распаўзаліся, як чорныя казулькі. Ён мацней съціскаў ручкі штурвалу, нібы адпомішчаў на ім сваю крыўду.

— Вы куды трymаеце курс?—прагу-  
чэў суровы голас над вухам.

Бародкін уздрыгнуў, кінуў погляд у бок.

Побач, хістаючыся ў цемры, вырасла  
шыракаплечая постаць першага штур-  
мана. Пачуўся ўзнэрваваны крык:

— Вам, таварыш Бародкін, загадана  
было трymаць курс зюйд-ост пяцьдзесят  
сем, а вы самавольна павярнулі амаль  
у адваротны бок! Ці разумееце вы, пад  
якую рызыку вы ставіце паход і ўвесь  
яго экіпаж? Гэта злачыства! Я рапорт  
на вас напішу! Вы пад суд пойдзеце!..

Там, дзе зъмяшчаўся бак, загучэў звон.  
Бародкін, ня слухаючы далейших слоў  
штурмана, пачаў чамусьці адлічваць  
удары склянак. З цяжкасцю ўцяміў,  
што да поўначы застaeцца яшчэ гадзіна.  
Чаму-ж яго зъмянілі з вахты дачасна?  
Да сшытка быў дастаўлен матрос Гінс,  
якога выклікалі наверх разам з боцама-  
нам і профупаўнаважаным. Штурман  
ніяк ня мог заспакоіцца і ўсё працяг-  
ваў кryчаць:

— А калі-б тут поблізу былі скалы  
ці падводныя рыфы, што магло-б зда-  
рыцца?

Да Бародкіна суха зьварнуўся проф-  
упаўнаважаны:

— На якой падставе вы зъмянілі са-  
мавольна курс карабля?

Абвінавачаны правёў далоняю па твары,  
які пакрыўся халодным і ліпкім потам.  
Прызнацца ён сароміўся, пагэтаму ска-  
заў толькі:

— Я не зъмяніў. Гэта так вышла.

З мосьціку ён спушчаўся ціха і ась-  
цярожна, быццам палохаўся аступіцца.

Боцман растлумачыў аб ім:

— Хлапец расстроіўся дужа. Мабыць,  
што-небудзь дома ў яго няладна...

\*

У радыёрубцы было съяцло. За  
сталом перад бліскучымі апаратамі, па-  
фарбаванымі пад чырвонае дрэва, сядзеў  
радыст Востраўзораў. На яго твары  
круталобым, з каротка падстрыжанымі

вусамі, была ўпэўненасьць у веданыні сваёй справы. Ён лавіў электрамагнітныя хвалі, якія даляталі да „Кастрычніка“. За сотні і тысячи міль. З безълічы розных паведамленньняў, якія пранізвалі морскія прасторы, съядомасьць адсейвала патрэбнае: тое, што неабходна занесьці ў вахцены часопіс. Тады галава радыста, перахопленая рамнём пад сківіцу, з слыхавой трубкаю над кожным вухам, схілялася над адчыненай кнігай.

Раптам Востраўзораў настаражыўся. У трывозе пашырыліся вочы, застыглі, нібы ўбачылі перад сабой нешта жахлівае. Левая руку, уздрыгваючы, хутка пачала перасоўваць рэгулятар. І адразу-ж тро выразных літары, нібы вылітыя з бліскучага мэталю, востра ўрэзаліся ў мозаг: SOS. Сэнс іх быў настолькі страшны, што ў яго пахаладала патыліца, быццам дакранулася да кавалка лёду. Нейкі карабель, згублены ў бязьмежнасьці мора і змроку, перажываў трагедыю і прасіў дапамогі.

Аловак заходзіў у руцэ Востраўзорава, запісваючы нешта на блянцы. Для яго ў гэты момант не існавала больш на съвеце ні сяброў, ні родных. Другое ўваходзіла ў галаву, перакручуночы мозаг. Усе радыё маўчалі, прыслухоўваючыся да аднаго, што далятала з гінучага судна. Гэта быў ангельскі наліўны карабель „Строльлер“, які трymаў курс да сваіх берагоў. Ён ішоў з грузам, маючы на сабе амаль паўміліёна пудоў нафты. Здарыўся пажар. Прымяоць усе меры пагасіць яго. Але становішча стварылася адчайнае. І зноў, паведаміўшы, пад якой шырынёй і даўжынёй здарылася няшчасце, пачалі паўтараць тое-ж самае.

Востраўзораў, адараўшыся ад стала, ускочыў.

— Ангельскае судна гіне!

Ён выскачыў з радыё-рубкі і пабег на мосьцік, каб паведаміць аб tym, што здарылася.

Хутка ў цемры пачуўся гучны голас першага штурмана:

— Вахцены! Неадкладна папрасіце на мосьцік капітана! Выклікаць на палубу ўсіх, хто не заняты вахтай!

Праз некалькі мінут увесь экіпаж быў на нагах. „Кастрычнік“ лёг на новы курс і поўным ходам накіраваўся да месца закліку.

У штурманскай рубцы першы памочнік з цыркулем ў руцэ азначаў адлегласць. Потым павярнуў галаву да капітана.

— Да „Строльера“ сем-восем міль. Гэта, напэўна, тое самае судно, якое нядаўна сустрэлася з намі.

— Добра, спакойна адказаў капітан Абрыкосаў, — мы, значыцца, прыдзем на дапамогу хутчэй за другіх.

Ён хмурый бровы і чамусьці часта абцягваў цёмна-сінюю тужурку.

„Кастрычнік“, пахільваючыся з барта на борт, упэўнена рэзаў кілем мёртвы зыб. Выключаючы тых, якія былі заняты ў машынным аддзяленні і качагарцы, усе людзі знаходзіліся на мосьціку і на

палубе. Стаялі моўчкі, ахопленыя нудным чаканьнем. Вочы дарэмна абмацвалі змрок—ён быў непраглядны, як чорны аксаміт. Нехта сказаў:

— Цёмана, як ў чэраве акулы.

І раптам разам крыкнула некалькі чалавек:

— Унь! Глядзеце! Глядзеце!

Наперадзе паказалася невялікае зарава.

Яно паступова расло, шырылася, разьдзірала змрок. Хістаючыся, рыжым слупом узьнімаўся дым. Вяршина яго распаўзалася, абростала закручастымі клубамі. Хутка вызначыўся і сылуэт судна. Навакол яго, нібы празрыстыя крылы вялічэзных стракоз, трапяталі цені.

Капітан Абрыкосаў, уткнуўшыся ў перагаворную трубку, крыкнуў у машину:

— Павялічце лік абаротаў да адказу:

„Кастрычнік“ съпяшаўся на выратаванье ангельцаў. Людзі з яго глядзелі ўперад, выцягнуўшы шыі, застыгнуўшы на месцы. Ва ўяўленыні ствараўся жах.

Начное паветра быцам зрабілася халаднейшым, прыходзіла ў цела зябкай дрыготнасьцю.

Капітан Абрыкосаў працягваў загадваць:

— Падрыхтаваць шлангі!

Некалькі чалавек кінуліся з мосьціка ўніз, грукочучы абцасамі па сходках трапу.

Потым зъвярнуўся да другога штурмана:

— Палікарп Міхайлавіч, даведайцесь, ці ў парадку помпы. Потым даручаю вам сачыць за працай пажарных матросаў.

Востраўораў зноў сядзеў за аппаратам, выслушоўваючы маленьні гінучых. Паміж мосьцікам і радыё-рубкой бегаў трэці штурман у якасці перадатчыка. Капітану ўвесь час дакладвалася, у якім становішчы знаходзіцца „Строльлер“. Апошняе паведамлен'не казала, што пажар не ўдалося пагасіць. „Хутка загарыцца нафта. Спушчаем ратавальныя шлюпкі. Да пабачэнья, а мажліва — быўцце назаўсёды. Радыст Баркер“.

На гэтым зносіны са „Строльлерам“  
абарваліся.

Хутка ўбачылі на ім вогненая языкі.  
Яны паказаліся на сярэдзіне палубы і,  
крыўляючыся, пачалі распаўзацца па  
ўсім судне. Полымя ўзынімалася ўсё  
вышэй, ператвараючы ноч у досьвет.  
Мёртвы зыб, чырвонаявата пабліскваючы,  
ажыў, заіграў вогненымі водбліскамі.

— Эх, спазніліся мы! — уздыхнуў  
некта з матросаў.

— Цяпер ня выратаваць,—дадаў другі.  
Каля борта „Строльлера“ зауважылі  
ратавальную шлюпку. У яе спущчалася  
па канцу апошнія два чалавекі.

— Якога-ж д'ябла яны марудзяць! —  
прабурчэў першы штурман.

Капітан Абрыкосаў стаяў на мосьціку,  
нахіліўшыся грудзьмі на поручні. Праз  
шкло доўгага біноклю ён наглядаў за  
ратавальнай шлюпкай. Водбліск іграў  
на яго седавусым твары. Ён басіста крык-  
нуў:

— Штурм-трап спусьціць!

— Ёсьць! — адказалі з палубы.


Ратавальная шлюпка адчаліла ад барта „Строльлера“. Матросы, як відаць, съпяшаліся, навальваючыся на вёслы з усіх сіл, але здавалася, што шлюпка адыходзіць ад свайго судна вельмі марудна. Разгойданая зыбам, яна была падобна на белую дзесяціногую казульку, якая ціха паўзла па пяшчаных дзюнах. У гэты час убачылі другую шлюпку, якая знаходзілася па другі бок палаючага судна. Яна адыходзіла ўдалъ, не заўважаючы набліжэння дапамогі.

„Кастрычнік“ павярнуў наўпярэймы першай шлюпцы. Адлегласць між імі хутка зъмяншалася.

— Падрыхтуйце канец! — загадаў капітан Абрыкосаў.

Полымя на „Строльлера“ павялічвалася. Здавалася, ён абростаў грывай і зараз, як казачнае страшыдла, панясецца па морскім прасторы, раскідаючы залатыя іскры. Над ім, хістаючыся, павіс вялізны абернуты конус з цёмнабурага

дыму. Палаючае судно гойдалася, і дзьве  
яго мачты, як два ўказныя пальцы во-  
лата, ляніва пагражалі небу.



Пад рукою Абрыкосава мэталем пра-  
стагнаў машынны тэлеграф, перасунуўшы

стрэлку на „стоп“. Ратавальная шлюпка была ўжо блізка. „Кастрычнік“ павярнуўся да яе бартом.

З палубы крыкнулі ангельцам:

— Лаві канец!

А калі шлюпка падцягнулася да штурмтрапу, ангельцы зычна пачалі ўзьнімацца па ім на борт ратавальнага судна. Цясьляр Хілкаў і Максім Бародкін, стараючыся дапамагчы ім, падхоплівалі іх пад рукі. Чужаземцы, зьбіраючыся на палубе, трымаліся асобнай кучкай. Тут былі адміністраторы і матросы. Некаторых з іх пажар узьняў праста з ложкаў: яны былі ў аднэй бялізне, босыя, з непакрытымі галавамі. Твары ўзбуджана пачырванелі, пакрыліся потам, які змыў гразь. Дзіка аглядаліся, быццам ня верылі, што трапілі на рускі параход.

Абрыкосаў загадаў даць малы ход, спадзяючыся, што гэта не пашкодзіць астатнім людзям паднімацца на палубу. „Кастрычнік“ хацеў накіравацца да другой шлюпкі.

У гэты момант адбылося нешта няз-  
вычайнае. Не адразу зразумелі, чаму  
„Кастрычнік“ абдало гарачым паветрам,  
і чаму людзі на ім так ірвануліся з месца.  
Адны, зрабіўшы нейкі перапалошны рух  
утрымаліся на нагах, а другія паляцелі  
пярэкідам. Жах вырваў қароткі крык  
адчаю. Кожнаму здавалася — дыхнула  
сама прорва, дыхнула страшэнна, патра-  
саючы мора, і нешта з гулам пакацілася  
па бязьмежнай прасторы. Ад съляпучага  
бліску далёка адхіснулася цемра.

Азірнуліся на тое месца, дзе стаяў  
„Строльлер“: замест судна ўбачылі за-  
латыя космы полымя, якія ўзынімаліся  
да чорных хмар. Навокал білі вогненая  
струмені. Загарэлася мора, ablіtae naftaю,  
і полымя хутка разыходзілася  
ўшыркі па зыбкай паверхні вады.

„Кастрычнік“ апынуўся ў коле агня.  
Прагучэй машынны тэлеграф, даючы  
знаць уніз, што трэба разьвіць самы  
поўны ход. Пачуўся цвёрды голас  
капітана:

— Права на борт!

— Ёсьць правы на борт! — высокай нотай адказаў стырнавы.

„Кастрычнік“ пачаў крута забірацца ўправа. Але тут-ж а прагучэла команда.

— Атрымлівай!

— Ёсьць атрымлівай!

З-за барта, дзе была прычалена ратавальная шлюпка, неслься дзікія крыкі пакінутых там людзей. На палубе ўсе маўчалі. Тоё, што здарылася, цісла мозаг, ня ўскладвалася ў съядомасці. Жах выпіраў вочы на лоб, вялікія, пукатыя, як дно абернутае шклянкі. У жудасным зьдзіўленні аглядаль палаючае мора. Чорным дымам клубілася вышыня. Прастора гудзела разгулам агню, дыхала жарам, апякаючы цела, напаўняючы лёгкія едкім жарам. Здавалася, надышоў момант сусьветнай катастрофы.

— Якога-ж д'ябла вы стаіце слупамі! На месцы ўсе! Помпы пусьціць! Да шлангаў!

Гэта надрываючыся крычаў капітан Абрыкосаў. На гэты раз голас яго гучэў голасна, нібы выходзіў з рупару, і гэсты былі рашучыя. Ён працягваў стаяць на мосьціку, чырванеючы ў злосных водблісках агню. Ва ўсёй яго постаці было нешта гнеўна-вялікае, як ў морскага пірата, які гатовы разьбіць чэреп таму, хто не падпарадкуеца яго волі. Командныя слова яго ацьвярджвалі падпарадкованых. На судне ўжо ня было мёртвага аслупяненъя. Кожны хутка браўся за свае абавязкі, усьведамляючы, што патрэбна самае рашучае змаганье за жыцьцё. Ангельцы зьблісіся кучкаю пад мосьцік. Радыст сядзеў ля свайго апарату і кідаў у прастору крык „Кастрычніка“, які плыў па вогненным моры.

- Паліваць усе верхнія часьці судна!
- Ёсьць! — няслося з палубы ў адказ капітану.
- Паліваць адзін аднаго!
- Ёсьць!
- Задраіць усе ілюмінатары!

Заработалі помпы. Матросы, паварочваючыся, накіроўвалі шлангі ў розныя бакі. Палівалі ростры, шлюпкі, брэзэнты на люках, рубкі. Напор вады настолькі быў моцны, што яна вылятала з парусінавых рукавоў з шыпячым храпам, з трэскам. Крыштальныя струмені, пранізываючы асьветленае паветра, разьбіваліся ў рознакалёрна-бліскучыя пырскі. Тыя з людзей, якіх ablівалі вадой, курчыліся, круціліся, хавалі твар, фыркалі. Усё гэта было падобна на тое, як быццам увесь экіпаж заняўся дзіцячай гульней.

Боцман стаяў на паўюце<sup>1)</sup>, нязграбна раскарэчышыся, вышчэрваючы свой конскі твар. Ён паўтараў кожную команду капітана і, стараючыся падбадзёрыць матросаў, дадаваў сваё:

— Крый усё на съвеце, пакуль ня лопнулі вантробы!

„Кастрычнік“, разварочваючы падаючае мора, ірваў прастору з настойлі-

<sup>1)</sup> Паўют—частка палубы на карме.

васьцю раззлавана га страшыдла. Жоўтыя вострыя языкі ліплі да жалезнага корпусу і, аблізываючы масъляную фарбу, паўзылі ў гару, да фальш борту <sup>1)</sup>). З палубы на іх накіроўвалі шлангі, гасілі вадзяным струменем. Пажар прыцягнуў прыток паветра, зашумеў гарэзны вецер. Зарава дрыготна калыхалася. Па зыбучай паверхні закручаста скакалі агні, зъмяншаючыся ў правалах і нечакана ўздымаючыся на вадзяных узгорках насыцільным полымем. Атрымлівалася ўражанье, што карабель абкружан міліёнамі вогненых драконаў,—яны шныралі ў розныя бакі, перакідваліся, становіліся на дыбкі, пагражаяючы забрацца на палубу. „Кастрычнік“, уздрыгваючы, бязылітасна давіў іх усёй сваёй жалезнай величчу. За кармою, у бурлівых струменях вады, нафта пералівала імгненнымі ўспышкамі, іскрылася зорамі. А далей, там, дзе стаяў „Строльлер“, узыняўся

<sup>1)</sup> Фальшборт—надбудова над бартом.

да неба вогнены слуп, раскідваючы аранжавыя палотнішчы шоўку. Хмары над ім распаліліся дачырвані, і здавалася, што зараз яны ападуць уніз, грукоучы абломкамі, нібы страха запаленага будынку.

Ці выйдзе „Кастрычнік“ цэлым з гэтага палючага пекла?

Людзі зънемагаліся ад гарачыні. Угарны чад драпаў лёгкія, разъядаша да сълёз вочы, муціў галаву. Дрыжэлі калені. Трэба было напружваць усе сілы, каб працягваць змаганьне з агнём.

На барце, забраўшыся па штурм-трапу, зъявіўся яшчэ адзін ангелец. Ён прабіўся праз полымя. Гэта быў высокі чалавек, сухарлявы ў адных сподніках і ніжнай кашулі. Калі ён апынуўся на палубе, агонь усё яшчэ працягваў зъмеіца па ім, ірваў чырвонымі зубамі апошняе адзеньне, быццам съпяшаўся распрануты яго, угрызаўся ў жывое мяса. Ангелец гучна ахкаў, скакаў і кружыўся на адным месцы, размахваючы рукамі, як шалёны. Увесь у апёках, з распухлым

тварам, з голым нібы скальпіраваним, чэрапам, ён здаваўся жудаснай морскай зданью. З кучкі ангельцаў, якія стаялі пад мосьцікам, прагучэў голас:

— Наш галоўны мэханік!

Боцман, схамянуўшыся, закрычаў:

— Вадой аблейце яго, вадой!

Моцны струмень, ударыўшыся ў твар, зъбіў мэханіка з ног. Ён закруціўся на палубе нібы акробат, і зноў падняўся. Двое ангельцаў падхапілі яго пад рукі і павялі пад мосьцік, як съляпога. З распухлага твару спаўзала скура, зьвісаючы падранымі і бруднымі шматкамі.


Буфэтчыца Таня, якая стаяла ў паўтоце каля ўваходу ў кают-кампанію, раптам праўзьліва закрычала, паказваючы за карму:

— Шлюпка адарвалася!

Усе азірнуліся.

Ангельская ратавальная шлюпка трапіла ў кіпучыя буруны, якія адкідваліся магутнымі лопасцямі вінта. Хутка адплываючы, яна закруцілася, як шалёная, ахопленая з усіх бакоў полыменем. Агонь,

абугліўшы барты, лез у сярэдзіну яе,  
падпякаючы людзей, якія варушыліся  
на дне. Адзін з іх устрэпана ўскочыў  
і чамусьці памахаў у паветры вяслом,



нібы пагражаючы адплываючаму „Ка-  
стрычніку“. Ён тут-жа зваліўся за борт,  
галаовою ўніз, зрабіўшы нагамі дугу.  
Уаднусэкунду шлюпказьнікла ў полымі.

\*

„Кастрычнік“ цяпер знаходзіўся да-  
лёка ад небясьпекі. Ён агінаў шырокас-  
тогненае кола, тримаючыся ад яго ў двух  
кабэльтовых. З мосьціку ў некалькі бінок-  
ляў сачылі за асветленым морам. Гэта  
шукалі другую ратавальную шлюпку,  
шукалі без усялякай надзеі на посьпех.

Выступаючы з мроку, пачалі зъяўляцца  
караблі другіх нацый, якія прышлі на  
заклік „Строльлера“.

Тым часам на „Кастрычніку“, у кают-  
кампанії, заняліся выратаванымі ан-  
гельцамі. Трэці штурман пры дапамозе  
другіх абкручваў бінтамі абгарэлае цела  
галоўнага мэханіка, а ён стагнаў і скры-  
гатаў зубамі. Матросы надзялялі сваім  
дабром распраненых чужаземцаў: давалі  
верхнія кашулі, касьцюмы, наскі, бацінкі,  
кепкі. Зъявіўся тут і Максім Бародкін.  
Ён прынёс свой лепшы касьцюм, які  
набыў у Германіі, сарамліва сунуў яго  
аднаму ангельцу, як грашовую і непа-  
трэбную больш рэч, і хутка пашоў. Таня,

бледная і зъянтэжаная, клапацілася ля стала, каб напаіць гарбатаю нечаканых гасьцей. Ангельцы паціскалі рукі збавіцелям, удзячна ўсьміхаліся, дзяліліся ўражаньнямі аб перажытым жаху.

Пажар, слабеючы, распадаўся на часткі. Асобныя клубы дыму разыйшліся па вадзяным стэпе, як статак вогненых быкоў. Зыб крышыць іх. Нарэшце мора замільгала проблескамі, быццам па ім гарэзілі залатыя рыбы, падкідваючы над надпаверхняю съветлыя хвасты, і ўсё пагасла.

Толькі „Строльлер“ увесь час гарэў, як афярнік. Навакол яго сабралася цэляя флётылія розных караблёў. Тут былі судны—французкія, ангельскія, німецкія, норвэскія, галіндзкія. Усе яны спазніліся і нічым не маглі дапамагчы гінучаму сабрату.

Да барта „Кастрычніка“ падышла шлюпка, якую выклікалі з аднаго ангельскага паразоду. На палубу падняўся офицэр, які адрэкомэндаваў сябе пер-

шым штурманам. Гэта быў таўсты чалавек, сярэдняга росту, у парадным морскім касцюме з залатымі пазумэнтамі. Прыняўшы выратаваных людзей, ён запытаў, звярнуўшыся да капитана Абрыкосава:

— Колькі павінны вам заплаціць?

— „Кастрычнік“ за выратаванье людзей нічога не бярэ,— з гордасцю адказаў Абрыкосаў.

Офіцэр пакрыўджана паціскаў плячыма.

— Да пабачэнья!

— Усяго добра.

„Кастрычнік“, разгортваючыся, каб легчы на ранейшы курс, пераможным рэвам ускалыхнуў ноч, якая набракла заравам пажару. Павялічваючы ход, пранёсся паўз чужаземцаў, якія глядзелі на яго з мосьцікаў і бартоў, і зьнік у бязьмежным змроку.

Большасць людзей, якія былі не заняты вахтай, разышлася па сваіх ложках.

Востраўзораў зноў сядзеў у рубцы і выклікаў свой порт. Нэрвова вішчэла

дynamomashyna. Radyёaparat, vykonvau-  
yuchы volю chalaveka, naprudzvaў use  
sіly, kab perakіnuць vestku praz tysiača-  
mільённуюдалеч, u Saюz sавецкіх rэ-  
publіk, vestku ab жудасnай tragedyi.


U gэты час Mаксім Barодкіn стаяў  
na baku, naхіlіўshыся съпіnoй da браш-  
піля<sup>1</sup>). Èn глядзеў uperad, u глухую i  
nepragляdnую цемру. U паraўnаньnі z  
tym, што ён bачыў i sam peranёс u час  
pажару, ранéйшае яго гора здавалася  
nіkчэмным. Haцелася xутчэй zвярнуцца  
na radzіmu i расkазaць сям'i pra страш-  
naya ÿражаньnі.

— A дабро — справа набытая, — прашап-  
taў ён ціха.

За bartamі „Kastrыchnіka“, які ryў  
цёмнае mora, tаемna dyxala pradoньne.

---

<sup>1</sup>) Брашпіль — машина для пад'ёму якара.



*a*

Денег  
Аутамат.

ЦАНА 15 КАП.

61  
 1938  
 75.000 / 4.375  
 Бел. сдача  
 1994 г.

80000002740671



Аз шах

61